

ЗАЦВЕРДЖАНА  
Загад Міністра адукацыі  
Рэспублікі Беларусь  
27.11.2023 № 519

Білеты  
для правядзення экзамену ў парадку экстэрнату  
пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы  
сярэдняй адукацыі  
па вучэбным прадмеце «Фізічная культура і здароўе»

2023/2024 навучальны год

## Агульныя патрабаванні да арганізацыі экзамену

Змест экзамену забяспечваецца вучэбнай праграмай па вучэбным прадмеце «Фізічна культура і здароўе» для I – XI класаў устаноў агульной сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання.

Асноўнымі задачамі правядзення экзамену з'яўляюцца:

актывізацыя адукацыйнага працэсу па фізічным выхаванні вучняў ва ўстановах агульной сярэдняй адукацыі;

кантроль якасці засваення вучнямі патрабаванняў вучэбнай праграмы;

арыентацыя вучняў на выбар прафесіі ў сферы фізічнай культуры і спорту.

У змест кожнага білета ўваходзяць трох заданні.

Экзамен праводзіцца ў адзін дзень у трох этапы:

1-ы этап (у вуснай форме) – адказы вучняў на пытанне, якое ўказаны ў білеце (першае заданне білета);

2-ы этап (у практычнай форме) – выкананне вучнямі патрабаванняў, што прад'яўляюцца да іх рухальных уменняў і навыкаў (другое заданне білета);

3-і этап (у практычнай форме) – выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці (трэцяе заданне білета).

На першым этапе экзамену для падрыхтоўкі да адказу вучням даецца да 20 хвілін.

На другім этапе экзамену для падрыхтоўкі да выканання патрабаванняў, што прад'яўляюцца да рухальных уменняў і навыкаў, вучням даецца да 15 хвілін. За гэты час яны самастойна выконваюць размінку і паўтараюць практыкаванне або комплекс. У білетах 2, 11, 14, 16, 18, 20, 21 вучань ажыццяўляе выбар аднаго з чатырох гульнёвых відаў спорту для другога этапу экзамену і ставіць у вядомасць аб гэтым члену камісіі адразу пасля таго, як узяў экзаменацыйны білет.

На трэцім этапе экзамену вучні выконваюць 6 тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці ў наступным парадку:

- 1) бег 30 м (юнакі і дзяўчата);
- 2) чаўночны бег  $4 \times 9$  м або скакі праз кароткую скакалку за 1 хвіліну (юнакі і дзяўчата);

3) скакок у даўжыню з месца або трайны скакок з месца штуршком дзвюма нагамі (юнакі);

скакок у даўжыню з месца або кідок набіўнога мяча з-за галавы дзвюма рукамі з зыходнага становішча «седзячы, ногі паасобку» (дзяўчата);

4) падцягванне ў вісе на перакладзіне або згінанне і разгінанне рук ва ўпоры на брусах (юнакі);

падыманне тулава з зыходнага становішча лежачы на спіне за 1 хвіліну ці падыманне і апусканне прамых ног за 1 хвіліну (дзяўчата);

5) нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе або нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай лаўцы (юнакі і дзяўчата);

6) бег 1500 м, або хадзьба 3000 м, або 6-хвілінны бег (юнакі);

бег 1000 м, або хадзьба 2000 м, або 6-хвілінны бег (дзяўчата).

Вучань ажыццяўляе выбар тэстаў і ставіць у вядомасць аб гэтым членаў камісіі адразу пасля таго, як узяў экзаменацыйны білет.

Перад выкананнем кожнага тэста вучням даецца магчымасць для самастойнай падрыхтоўкі.

Пры вызначэнні ўзору ю фізічнай падрыхтаванасці вучні абавязаны выконваць умовы выканання тэставых практикаванняў (дадатак 1).

Да экзамену дапускаюцца толькі вучні, аднесеныя па стане здароўя да асноўнай групы, якія не маюць супрацьпаказанняў да заняткаў фізічнай культуры і спорту, якія падалі напярэдадні экзамену медыцынскую даведку аб стане здароўя па форме 1 здр/у-10, зацверджаную пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 9 ліпеня 2010 г. № 92.

Экзамен вучні здаюць у спартыўнай форме і абутку, адпаведных умовам надвор’я.

Пры падрыхтоўцы месцаў заняткаў, спартыўнага абсталявання і інвентара, а таксама пры правядзенні экзамену ва ўстанове агульнай сярэдняй аддукацыі забяспечваецца захоўванне Правіл бяспекі пры арганізацыі аддукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Фізічная культура і здароўе».

На другім і трэцім этапах экзамену абавязкова прысутнасць медыцынскага работніка (доктара, фельчара, медыцынскай сястры).

Ацэнка вучняў на кожным этапе экзамену і вызначэнне выніковай экзаменацыйнай адзнакі ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з Правіламі правядзення атэстацыі вучняў пры засваенні зместу аддукацыйных праграм агульнай сярэдняй аддукацыі (далей – Правілы), зацверджанымі пастановай Міністэрства аддукацыі Рэспублікі Беларусь ад 11.07.2022 № 184.

На трэцім этапе экзамену экзамену кожны тэст ацэнваецца па «Шкале адзнакі ўзору фізічнай падрыхтаванасці навучэнцаў XI класа» ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай па вучэбным прадмеце «Фізічная культура і здароўе».

Адзнака за трэці этап экзамену выстаўляецца пры ўмове выканання ўсіх шасці тэстаў і вызначаецца па сярэднім арыфметычным значэнні сумы балаў, атрыманых за кожнае практикаванне з прымяненнем правілаў матэматычнага акруглення.

Пры адсутнасці вынікаў вучэбнай дзейнасці па ўважлівай прычыне (з прычыны захворвання або траўмы) па адным і больш тэставых практыкаваннях за трэці этап выстаўляеца адзнака «0» балаў.

У выпадку захворвання або атрымання вучнем падчас другога або трэцяга этапу экзамену траўмы, якая прывяла да немагчымасці выканання экзаменацыйных патрабаванняў, , а таксама вучням, якія атрымалі адзнаку «0» балаў на адным з трох этапаў экзамену, прадастаўляеца права паўторнай здачы экзамену ў тэрміны, устаноўленыя названымі вышэй Правіламі.

Выніковая адзнака за экзамен па вучэбным прадмеце «Фізічная культура і здароўе» вызначаеца па сярэднім бале адзнак, атрыманых на першым, другім і трэцім этапах экзамену, з прымяненнем правілаў матэматычнага акруглення.

Вынікі экзамену заносяцца ў пратакол згодна з дадаткам 2.

### Білет № 1

1. Правілы бяспечных паводзін на фізкультурных і спартыўных занятках. Патрабаванні да бяспекі месцаў правядзення фізкультурных і спартыўных заняткаў.

2. Тэхніка і эфектыўнасць выканання практыкавання (3 спробы):

юнакі – кіданне гранаты з разбегу на далёкасць;

дзяўчата – кіданне мяча 150 г з разбегу на далёкасць.

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 2

1. Правілы папярэджання траўманебяспечных сітуаций у час вучэбных заняткаў, наведвання спартыўных і іншых масавых мерапрыемстваў. Арганізацыя страхоўкі і самастрахоўкі.

2. Тэхніка выканання практыкаванняў (на выбар):

валейбол – шматразовыя перадачы валейбольнага мяча зверху над сабой (не менш за 10 перадач);

баскетбол – шматразовыя перадачы мяча дзвюма рукамі ў сцяну з адлегласці не менш за 3 м з наступнай лоўляй без адскоку аб падлогу (не менш за 10 перадач);

гандбол – шматразовыя перадачы мяча ў сцяну адной рукой з адлегласці не менш за 5 м з наступнай лоўляй без адскоку аб падлогу (не менш за 10 перадач);

футбол – шматразовыя перадачы мяча адной нагой у сцяну з адлегласці не менш як 7 м з наступным спыненнем мяча нагой (не менш за 10 перадач).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 3

1. Сілавыя здольнасці чалавека. Сродкі развіцця сілавых здольнасцей. Выбарчае ўздзеянне сілавых практыкаванняў.

2. Тэхніка і эфектыўнасць выканання практыкавання «Скачок у даўжыню з разбегу спосабам «сагнуўшы ногі»» (3 спробы).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 4

1. Выкарыстанне сілавых практыкаванняў для карэкцыі фігуры. Нарміраванне фізічнай нагрузкі сілавога харктару з улікам узросту і полу.

2. Юнакі – тэхніка выканання практыкавання «Два кулькі наперад разам»;

дзяўчата – тэхніка выканання комплексу практыкаванняў аэробікі спартыўнай (не менш за 5 практыкаванняў).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 5

1. Хуткасныя і хуткасна-сілавыя здольнасці чалавека. Практыкаванні для развіцця хуткасных і хуткасна-сілавых здольнасцей.

2. Тэхніка і эфектыўнасць выканання практыкавання «Скачок у вышыню з разбегу спосабам «пераступанне»» (3 спробы).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 6

1. Каардынацыйныя здольнасці чалавека. Сродкі і метады развіцця каардынацыйных здольнасцей.

2. Юнакі – тэхніка выканання практыкавання «Два кулькі назад разам»;

дзяўчата – тэхніка выканання камбінацыі акрабатычных практыкаванняў (не менш за 5 практыкаванняў).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 7

1. Нарміраванне фізічнай нагрузкі для развіцця хуткасных, хуткасна-  
сілавых і каардынацыйных здольнасцей з улікам узросту і полу.
2. Тэхніка выканання ніzkага старту і стартавага разбегу ў бегу 30 м.
3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзоруно фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 8

1. Вынослівасць – віды і метады развіцця вынослівасці.
2. Юнакі – тэхніка выканання комплексу практыкаванняў атлетычнай гімнастыкі з гантэлямі (не менш за 6 практыкаванняў);  
дзяўчата – тэхніка выканання практыкавання «Кулёк наперад ва ўпор прысеўшы з перакатам назад у стойку на лапатках».
3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзоруно фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 9

1. Практыкаванні для развіцця агульнай і спецыяльнай вынослівасці.  
Нарміраванне фізічнай нагрузкі пры развіцці агульнай вынослівасці.
2. Тэхніка і эфектыўнасць бегу на 100 м.
3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзоруно фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 10

1. Гібкасць. Практыкаванні і комплексы для развіцця гібкасці.  
Метады развіцця гібкасці.
2. Юнакі – тэхніка выканання практыкавання «Доўгі кулёк наперад штуршком дзвюма нагамі»;  
дзяўчата – тэхніка выканання практыкавання «Стойка на лапатках з папераменным згінаннем і выпрамленнем правай і левай ног».
3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзоруно фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 11

1. Методыка самастойных заняткаў фізічнымі практыкаваннямі.  
Правілы адбору фізічных практыкаванняў з улікам фізілагічных асаблівасцей арганізма.
2. Тэхніка выканання практыкаванняў (на выбар):  
баскетбол – вядзенне мяча правай і левай рукамі са зменай вышыні адскоку, хуткасці і напрамку руху (не менш за 30 м);  
валейбол – ніжняя падача з пададаннем на пляцоўку суперніка (10 падач);

гандбол – сяміметровы кідок з пападаннем у вароты (10 кідкоў);  
 футбол – 11-метровы штрафны ўдар (пенальці) з пападаннем у вароты (10 удараў).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 12

1. Агульныя правілы індывідуальнага нарміравання нагрузкі ў працэсе самастойных заняткаў фізічнымі практикаваннямі.

2. Юнакі – тэхніка выканання практикавання «Стойка на галаве і руках»;

дзяўчата – тэхніка выканання камбінацыі акрабатычных практикаванняў «Зыходнае становішча - асноўная стойка, стаць на калені, глыбокі нахіл назад, стаць на калені, пераход ва ўпор прыседышы, перакатам назад стойка на лапатках, перакатам наперад устаць у зыходнае становішча».

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 13

1. Прынцыпы здаровага ладу жыцця. Патрабаванні да фарміравання здаровага ладу жыцця сродкамі фізічнай культуры. Аптымальны рухальны рэжым.

2. Юнакі – тэхніка выканання комплексу практикаванняў атлетычнай гімнастыкі з выкарыстаннем вагі ўласнага цела (6-8 практикаванняў);

дзяўчата – тэхніка выканання комплексу практикаванняў на гнуткасць (скрэтчынг) (не менш за 6 практикаванняў).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

### Білет № 14

1. Прафілактыка прастудных простудных захворванняў. Віды і спосабы загартоўвання.

2. Тэхніка выканання практикаванняў (на выбар):

баскетбол – штрафны кідок (10 кідкоў);

валейбол – верхняя падача з пападаннем на пляцоўку суперніка (10 падач);

гандбол – кідкі з сярэдняй дыстанцыі з пападаннем ў вароты (10 кідкоў);

футбол – вуглавы ўдар сярэдняй часткай пад'ёму з пападаннем у вароты (10 удараў).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

#### Білет № 15

1. Міжнародны алімпійскі рух. Прынцыпы алімпізму. Алімпійская хартыя.

2. Юнакі – тэхніка выканання практыкавання «Два перавароты бокам разам (кола)»;

дзяўчата – тэхніка выканання практыкавання «Два кулькі ўперад разам».

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

#### Білет № 16

1. Сістэма алімпійскай адукцыі ў Рэспубліцы Беларусь. Беларуская алімпійская акадэмія.

2. Тэхніка выканання практыкаванняў (на выбар):

баскетбол – кідкі адной або дзвюма рукамі па кальцы з сярэдняй дыстанцыі (10 кідкоў);

валейбол – шматразовыя перадачы валейбольнага мяча знізу над галавой (не менш за 10 перадач);

гандбол – вядзенне мяча правай і левай рукамі са зменай вышыні адскоку, хуткасці і напрамку руху (не менш за 30 м);

футбол – удар галавой з-за межаў варатарскай пляцоўкі з накідваннем сабе мяча і пападаннем у вароты (10 удараў).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

#### Білет № 17

1. Нацыянальны алімпійскі камітэт Рэспублікі Беларусь. Дасягненні беларускіх алімпійцаў на летніх і зімовых Алімпійскіх гульнях.

2. Тэхніка выканання камбінацыі акрабатычных практыкаванняў (не менш за 5 практыкаванняў).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

#### Білет № 18

1. Аказанне першай дапамогі пры ўдарах, абмаражэннях, пераломах, вывіхах.

2. Тэхніка выканання практыкаванняў (на выбар):

баскетбол – кідкі па кальцы з далёкай дыстанцыі (10 кідкоў);

валейбол – перадача мяча напераменку знізу і зверху над сабой (10 перадач);

гандбол – кідок па варотах у скачку пасля вядзення (10 кідкоў);

футбол – абводка не менш за 5 стоец і ўдар па варотах з лініі штрафной пляцоўкі (10 удараў).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

#### Білет № 19

1. Віды спорту, якія ўваходзяць у праграму зімовых і летніх Алімпійскіх гульняў.

2. Тэхніка і эфектыўнасць выканання практыкаванняў:

юнакі – з вісу на перакладзіне пад’ём пераваротам ва ўпор;

дзяўчатаў – тэхніка выканання звязкі базавых рухаў аэробікі спартыўнай.

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

#### Білет № 20

1. Аптымальны тыднёвы рухальны рэжым у розныя перыяды года. Рэгулярнасць прымянення сродкаў фізічнай культуры з улікам полу і ўзросту.

2. Тэхніка выканання практыкаванняў (на выбар):

баскетбол – кідкі мяча па кальцы ў руху пасля вядзення і двух кроکаў (10 кідкоў);

валейбол – верхняя падача ў зону 1, 6 і 5 (10 падач);

гандбол – кідок па варотах у скачку з вугла (10 кідкоў);

футбол – удар па варотах з вугла штрафной пляцоўкі (10 удараў).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

#### Білет № 21

1. Правілы бяспечных паводзін на вучэбных занятках навучання перамяшчэнню на лыжах. Правілы папярэджання абмаражэння і траўм пры перамяшчэнні на лыжах.

2. Тэхніка выканання не менш за пяць розных спосабаў перадач мяча ў спартыўных гульнях (на выбар – валейбол, баскетбол, гандбол, футбол).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.

#### Білет № 22

1. Дзяржаўны фізкультурна-аздараўленчы комплекс Рэспублікі Беларусь. Палажэнне, праграма, умовы атрымання значка.

2. Тэхніка выканання практыкавання (3 спробы):

юнакі – кіданне гранаты ў гарызантальную цэль (гімнастычны абруч гарызантальна на адлегласці 20 м);


дзяўчаты – кіданне мяча 150 г у гарызантальную цэль (гімнастычны абруч гарызантальна на адлегласці 20 м).

3. Выкананне тэстаў для вызначэння ўзору юношескай фізічнай падрыхтаванасці.

## УМОВЫ ВЫКАНАННЯ ТЭСТАВЫХ ПРАКТЫКАВАННЯЎ

*Бег 30 метраў* праводзіцца на прамой бегавой дарожцы стадыёна. Дапускаецца выкарыстанне высокага ці нізкага старту. Кожнаму вучню прадастаўляеца адна спроба. Вучню, які парушыў правілы спаборніцтваў у бегу (фальстарт), можа быць прадастаўлена адна дадатковая спроба. Вынік бегу вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 секунды.

*Чаўночны бег 4 × 9 метраў* выконваецца ў спартыўнай зале на палове волейбольнай пляцоўкі. Колькасць удзельнікаў у адным забегу – не больш за 2 чалавекі. Кожнаму вучню прадастаўляеца 2 спробы запар. Па камандзе «Падрыхтавацца!» вучні падыходзяць да лініі старту (як правіла, гэта сярэдзіна волейбольнай пляцоўкі) і прымаюць становішча высокага старту ў напрамку пярэдняй лініі, дзе насупраць кожнага вучня на названай лініі ляжаць два брускі  $50 \times 50 \times 100$  мм на адлегласці 100 мм адзін ад другога.



Па камандзе «Марш!» вучні бягуть да пярэдняй лініі, бяруць кожны па адным бруску (не закрануўшы другі), паварочваюцца і бягуть назад. Калі падбеглі да лініі «старт-фініш», кладуць на яе (або за яе) брусок (кідаць нельга!), разварочваюцца і бягуть па астатнія брускі. Падбягаючы да лініі, бяруць другі брусок, разварочваюцца, бягуть да лініі «старт-фініш» і, не зніжаючы хуткасці, перасякаюць яе з бруском у руках.

Час выканання чаўночнага бегу кожным вучнем фіксуецца з дакладнасцю да 0,1 сек. Залічваецца лепшы вынік з дзвюх спробаў.

*Скачки праз кароткую скакалку за 1 хвіліну* выконваюцца на цвёрдым пакрыцці (у спартыўнай зале, на гульнявой пляцоўцы або бегавой дарожцы стадыёна). Кручэнне скакалкі выконваецца толькі наперад. Скачки выконваюцца з абавязковай апорай на абедзве нагі адначасова. Дапускаецца выкарыстоўваць любыя скакалкі прымысловай вытворчасці. Забараняецца выкарыстоўваць на скакалцы ўстаўкі-ўцяжарвальнікі. Пры

памылцы падчас скачкоў секундамер не спыняеца, а вучань працягвае выконваць скачкі. Залічваеца сумарная колькасць скачкоў на працягу 1 хвіліны.

*Скачок у даўжынню з месца* выконваеца штуршком дзвюма нагамі на падлозе спартыўнай залы або на бегавой дарожцы стадыёна. Кожнаму вучню прадастаўляеца 3 спробы запар. Не дапускаеца выконваць скачкі ў яму з пяском. Вынік вымяраеца з дакладнасцю да 1 сантиметра. Залічваеца лепшы вынік з трох спробаў.

*Трайны скочок у даўжынню з месца штуршком дзвюма нагамі* можа выконвацца на падлозе спартыўнай залы або на бегавой дарожцы стадыёна з прызямленнем пасля трэцяга скачка ў скачковую яму. Скачкі выконвающеца штуршком адначасова дзвюма нагамі разам без затрымак і прыпрынкаў. Кожнаму вучню прадастаўляеца 3 спробы запар. Вынік вымяраеца з дакладнасцю да 1 сантиметра. Залічваеца лепшы вынік з трох спробаў.

*Падцягванне ў вісе на высокай перакладзіне* выконваеца на гімнастычнай перакладзіне з зыходнага становішча «віс хватам зверху». Кожнаму вучню прадастаўляеца адна спроба. Падчас выканання практикання не дапускающеца згінанне тулава і ног у каленых суставах, развядзенне, скрыжаванне і іншыя рухі нагамі, рыўкі, махі і разгойдванне, перахопы рук. Падцягванне залічваеца, калі падбародак вучня знаходзіцца вышэй за ўзровень перакладзіны, а пры апусканні рукі поўнасцю выпрамляююща ў локцевых суставах.

*Згінанне і разгінанне рук ва ўпоры на брусах.* Вучань скачком прымае зыходнае становішча ўпор на паралельных брусах, рукі прамыя ў локцевых суставах, ногі паралельныя. Захоўваючы прамое становішча тулава і ног, вучань згінае рукі ў локцевых суставах да вугла, не меншага за 90 градусаў і, выраўноўваючы рукі, вяртаеца ў зыходнае становішча. Не дапускаеца згінаць ногі і тулава, скрыжоўваць ногі, а таксама выконваць рыўковыя рухі. Залічваеца колькасць згінанняў і разгінанняў рук без парушэння указаных патрабаванняў.

*Падыманне тулава за 1 хвіліну* выконваеца на гімнастычным маце з зыходнага становішча «лежачы на спіне, рукі скрыжаваныя перад грудзьмі, далоні на локцевых суставах, ступні ног зафіксаваныя». Вугал у каленым суставе складае 90 градусаў. Кожнаму вучню прадастаўляеца адна спроба. Падчас выканання практикання не дапускающца рыўкі рукамі. Залічваеца колькасць нахілаў тулава пры дотыку локцевых і каленых суставаў з наступным апусканнем на спіну і дотыкам лапаткамі гімнастычнага маты.


*Падыманне і апусканне прамых ног за 1 хвіліну* выконваеца на гімнастычным маце з зыходнага становішча «лежачы на спіне, рукі за галавой, прамыя ногі разам». Настаўнік ці іншы вучань размяшчаеца з

боку галавы экзаменуемага і ўтрымлівае яго за локцевыя суставы. Па сігнале настаўніка (адначасова ўключаецца секундамер) вучань падымае прамыя ногі да вугла 90 градусаў да моманту дотыку галёнкай да гімнастычнай палкі, загадзя замацаванай ў нерухомым становішчы або ўтрымліваемай настаўнікам. Затым экзаменуемы апускае ногі, дакранаецца пяткамі да гімнастычнага мата. Залічваецца колькасць поўных цыклаў (падыманне і апусканне) на працягу 1 хвіліны.

*Кідок набіўнога мяча з-за галавы дзвюма рукамі* выконваецца ў спартыўнай зале з зыходнага становішча «седзячы ногі паасобку, пяткі ног на контрольнай лініі». Выкарыстоўваецца мяч вагой 1 кг. Вучань утрымлівае мяч дзвюма рукамі над галавой, затым згінае руکі ў локцевых суставах, апускае мяч за галаву і рэзкім рухам кідае яго наперад-уверх. Кожнаму вучню прадастаўляецца 3 спробы запар. Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 1 сантymетра. Залічваецца лепшы вынік з трох спрабаў.

*Нахіл уперад з зыходнага становішча «седзячы на падлозе».* Вучань садзіцца на падлогу, з боку знака «–» (мінус), пяткі на шырыні таза на лініі «ОВ» ўпіраюцца ва ўпоры для ног, ступні вертыкальна. Два памочнікі з двух бакоў прыціскаюць яго калені да падлогі, не дазваляючы згінаць ногі ў каленных суставах.

Вучань кладзе адну далонь на тыльны бок другой далоні, апускае руکі на падлогу, выконвае два папярэднія нахілы, слізгаючы далонямі рук уздоўж вымяральняй лінейкі па лініі СД. На трэцім нахіле вучань максімальная нахіляеца наперад і ў гэтым становішчы затрымліваецца на трох секундах. Вынік фіксуецца па адзнацы, дасягнутай кончыкамі самкнутых (!) сярэдніх пальцаў рук, і вызначаецца з дакладнасцю да 1 сантymетра.



*Нахіл уперад з зыходнага становішча «стаячы на гімнастычнай лаўцы».* Для ацэнкі выніку выкарыстоўваецца вымяральная лінейка, прымацаваная вертыкальна да гімнастычнай лаўкі. Вучань прымае зыходнае становішча, пяткі і насікі разам. Насікі не выходзяць за край гімнастычнай лаўкі. Вучань кладзе адну далонь на тыльны бок другой далоні, выконвае два папярэднія нахілы, слізгаючы далонямі рук уздоўж вымяральняй лінейкі. На трэцім нахіле вучань максімальная нахіляеца наперад і ў гэтым становішчы затрымліваецца на трох секундах. Не дапускаецца згінанне ног у каленных суставах. Вынік фіксуецца па адзнацы, дасягнутай кончыкамі самкнутых (!) сярэдніх пальцаў рук, і вызначаецца з дакладнасцю да 1 сантymетра.

*Бег 1000, 1500 метраў* выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна з высокага старту. Кожнаму вучню прадастаўляеца адна спроба. Не дапускаецца пераходзіць на крок, спыняцца для адпачынку або «зразаць» дыстанцыю. Вучням, якія парушылі названыя патрабаванні, а таксама не фінішавалі, у пратакол выканання тэставых практыкаванняў выстаўляеца «0» балаў. Вынік вымяраеца з дакладнасцю да 1 секунды.

*6-хвіліны бег* выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна, якая папярэдне размячаецца на кожныя 10 і 20 метраў. Рэкамендуеца праводзіць забегі асобна сярод юнакоў і дзяўчат. Падчас бегу настаўнік лічыць колькасць кругоў, якія пераадолелі вучні. Па заканчэнні шасці хвілін настаўнік падае гукавы сігнал (напрыклад, свісток), пасля якога вучні пераходзяць на крок, запомніўшы месца, дзе іх заспеў сігнал. Затым настаўнік індывідуальна вылічвае кожнаму вучню даўжыню пераадоленай дыстанцыі з улікам колькасці поўных кругоў і той часткі бегавой дарожкі, дзе вучань перайшоў на крок. Пры выкананні тэставага практыкавання не дапускаецца пераходзіць на крок, спыняцца для адпачынку або «зразаць» дыстанцыю. Вучням, якія парушылі названыя правілы, а таксама не фінішавалі, у пратакол выканання тэставых практыкаванняў выстаўляеца «0» балаў. Вынік вымяраеца з дакладнасцю да 10 метраў.

*Хадзьба 2000, 3000 метраў* выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна. Рэкамендуеца выконваць тэставае практыкаванне асобна сярод юнакоў і дзяўчат. Пры выкананні тэставага практыкавання не дапускаецца пераходзіць на бег, чаргаваць бег з хадой, спыняцца для адпачынку або «зразаць» дыстанцыю. Вучням, якія парушылі названыя правілы, а таксама не фінішавалі, у пратакол выканання тэставых практыкаванняў выстаўляеца «0» балаў. Час пераадолення дыстанцыі вымяраеца з дакладнасцю да 0,1 сек.

*Дадатак 2*

**Пратокол экзамену ў парадку экстэрнату  
па вучэбным прадмэце «Фізічная культура і здароўе»  
пры засваені зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі**

№ п/ п	Прозвіш- ча, імя вучня	Адзнакі за 3-ці этап экзамену										Выніковая адзнака за экзамен			
		за 1-ы этап экза- мену	за 2-і этап экза- мену	Бег 30 м (юн., дзяўч.)		Чаўноч- ны бег $4 \times 9$ м <i>або</i> скажкі праз скакалку за 1 хв. (юн., дзяўч.)		Скачок у даўжыню з месца <i>або</i> трайны скакок з месца штуршком дзвюма нагами (юн.), скакок у даўжыню з месца <i>або</i> кідок набіўнога мяча з-за галавы (дзяўч.)		Падцягван- не ў вісе <i>або</i> згінанне і разгінанне рук ва ўпоры на брусах (юн.), падыманне тулава за 1 хв. <i>або</i> падыманне і апусканне прамых ног за 1 хв. (дзяўч.)		Нахіл наперад з ЗС «седзячы на падлозе» <i>або</i> нахіл наперад з ЗС «стоячы на гімнас- тычнай лаўцы» (юн., дзяўч.)		Бег 1500 м, <i>або</i> хадзьба 3000 м, <i>або</i> 6-хв. бег (юн.),  бег 1000 м, <i>або</i> хадзьба 2000 м, <i>або</i> 6-хв. бег (дзяўч.)	
				B	A	B	A	B	A	B	A				
1															
2															
3															
4															
5															
6															

B – вынік

A – адзнака